

## ФАРМІРАВАННІЕ САМАДЗЕЙІЧХ АРКЕСТРУ НАРОДНЫХ ІНСТРУМЕНТАЎ, ФАЛЬКОРНА-ЭТНАГРАФІЧНЫХ АНСАМБЛЯЎ (ПАЧАТКОВЫ ЄТАП)

Асноуная задача самадзейных калектываў - прапагандаваць выкананую, песенную, танцевальную народную творчасць, яе ду-  
ховнае багашце, першаадннасць, уносячы тым самім пасынны  
уклад у спрэву мастацкага-естэтичнага выхавання чалавека, даду-  
чэнні яго да традыцый высокай культуры. "У той жа час твор-  
часць сучаснага калектыва, - піма ў сваёй книзе "Музіка сення"  
выдатны славецкі дыректор Я.Святланав, - не павінна быць подобной  
на музейна-этнографічнае узнаўлэнне. Не падаваць фальклор у чы-  
тым виглядзе, не кантраваць, а на яго аснове творча падходзіць  
да стварэння новага".

Дэбютнасць любога самадзейнага аб'яднання пабудавана на  
дэякіх асноўных прынцыпах - добраахвотнага удзелу і міматаorskага  
інтересу, што прынцыпова важча для выразення арганізацыйных пы-  
танняў.

Першапачатковы этап, этап фарміравання калектыву, уяўляец-  
ца найболып адказным, бо ствараецца матэрыяльная база, набыва-  
ешца інструментарый, закладваючы традыціі, а таксама абуджае-  
ца інтерес удзельнікаў да калектывнай. Ігры, выкананчай дзеяніас-  
ці, артыстычнага самасцяўрджэння. Для многіх калектываў сення  
характэрна спалучэнне інструментальнай музыкі са спевамі, тан-  
цам, сценічным рухам, гэта значыць с інтэз штафтанравяга мас-  
тацтва.

Адной з першарядных задач при фарміраванні калектыву з"яў-  
ляеща стварэнне яго матэрыяльнай базы. Выбар саставу інстру-  
менту, набыцце іх, юбсталяванне памяшкання для запетычнай  
работы з"яўляюща непасрэднім абавязкам крауніка сумесна з кі-  
рауніцтвам Палаца культуры, клуба, школы і г.д. Запетычнае  
памяшканне павінна быць прасторным, светлым, сухім, мець доб-  
рую акустыку. Каб пазбегнуць скаконага гучэння, можна абавяз-  
сці сукном, тутстай тканінай, гукалаглінай або матэрыялам.  
Треба не забыць і аб выбары месца захоўвання інструментаў. Умо-  
вамі захаванні луснічных інструментаў з"яўляюща адсутнасць си-  
расці і падтрыманне пакаёлай тэмпературы. Аркестр треба забяс-  
печыць аркестравымі пультамі, папкамі для нотных партый, нотнай

паперай, камплектамі струн для скрипак, цымбалау, гусляу, груп домрау, балалаек, гітар, ліры, медні тарамі. Музычныя фабрыкі і майстэрні вырабляюць інструменты: баяны, скрипкі, цымбалы, домры, балалайкі, рознія духавныя, ударныі у варыянтах масавай вытворчасці і павышанай якасці па заказах концертных арганізацый, культастыество становоу, науачальник устаноу. Кірауніку трэба адказна падысці да пытання выбару якасных музычных інструментаў будучага колектыву, растлумачыць удаельнікам правілы беражлівага абыходжання з імі.

У Беларусі ёсць шэраг народных інструментаў, якія не уваходзяць у серыйную вытворчасць:

Струнныя - ліра, басетля, гуслі.

Духавныя (драўляныя) - дуда, жужалкі, оўсепелкі, дудкі, жалейкі, трубы - рагікі, рог і іх разнавіднасці.

Самагуучацныя - калоткі, лыжкі, талеркі, вугольнікі, брусоцкі, біла, званы, звонкі, браэготкі, бубніцы, трапчоткі, варган.

Ударныя - бубен, барабан, грабень<sup>\*</sup>.

Многія прасцейшыя духавныя, самагуучацныя знаходзяцца на стадіі знікнення, іншыя ж, наадварот, атрымліваюць шырокое распаўсюджанне ў музычнай практицы.

Адным з самых папулярных і любімых музычных інструментаў з'яўляецца гармонікі. Зараз распаўсюджаны даве яго разнавіднасці: "венка" і "хроміка". Гармонікі венскага строю (венка) пры націсканні клавішы, у залежнасці ад руху мека мае гук рознай вышыні. Гармонікі хроматычнага строю (хроміка), незалежна ад руху мека, мае мелодычны строй і гравой клавіатуры, які указвае на тое, што назва інструмента (хроміка), уяўляеца неапрауданым.

Некаторыя з гэтых інструментаў вырабляюцца музычнымі майстрамі Мінска і рэспублікі - У.Пузінем, А.Жукоўскім, В.Кульпінім, А.Чайковім і інш. У Мінскім інстытуце культуры арганізоўваюцца майстэрні па выбару народных музычных інструментаў.

Тыповы саствы аркестра рускіх народных інструментаў уключае у сябе асноўныя групы - домру, балалаек, баянау, народных духавых інструментаў, драўляных духавых с імпресійнага аркестра, улірах.

\* Грабень ужываецца на вялікіх святах і выкарнотоўваецца ў якасці музычнага інструмента як младнічнага, так і пумяшага.

У донравай групе часта разам з 3-струнным! (малым!) вікав-  
рыстоўваючы 4-струнныя донрні (прымы). Як паказвае волыт рабо-  
ты многіх самадзейных аркестраў, вручна ўключальніца 4-струнныя  
домрні у састаў 3-струнной групы. Іны пашыраючы дыяпазон, ро-  
бочы больш легкай задачу к ірауніка аркестра у падборы реперту-  
ару, у інструментальных пералажэннях.

У беларускіх фальклорных ансамбліях часта прымяняючыя ліра,  
скрыпкі, басетлія. У народнай музыцы асноўным! прыемам! гукают-  
рымання на скрыпіні з "яўляючыца дэташэ, легата, стаката, піціка-  
та, трэмота, вікананне двайных нот, трох або чатырохгукавых  
акордаў. Басетлія - смыковы інструмент басовага реґістра. Бліз-  
кі да віяланчы! Гук здавываючыя кароткім смыкам або шылком.  
Ліра (калесная) - з баяннай клавітурай, 9 струнам!, з ладкамі  
на грыфі (строй храматичны, дыяпазон 2 актавы).

Апошнім часам многія кіраунікі для акампанементу салістам,  
харавым і танцавальнym калектывам дадаючы у аркестр на поўную  
рытм-группу эстраднага ансамбля. У яе састаў уваходзяць: гітара,  
бас-гітара, раяль (клавішны), ударны.

Магчыма прымяненне электронных клавішных інструментаў (ар-  
ганau, сінтэзатораў), якія ў большасці выпадаючы выконваючы са-  
мі руючыя функцыі, імітуючы розныя драўляныя, медныя духавыя,  
національна-этнаграфічныя інструменты, хоць аркестравая педаль  
і рознага роду падгалоскі!, імітацыя званоу, званочку, іншых  
тэмбраў уласцівия сучасным клавішным інструментам.

Гітары, гітара-бас, арганы, сінтэзаторы розных мадыфіка-  
цый і іншыя электрамузычныя інструменты уваходзяць толькі у  
камплекце з гуказдымальнай апаратурай.

Гітара, як правіла, прымяняючыя як рытм-гітара. У яе функ-  
цыі уваходзіць акампанемент рытмічнага або педальна-арпеджымат-  
нага піана (арпеджымата блізкае па гучанні да арфы, гусляў) ма-  
люніча гучыць флажалеты. Рытм-гітара добра гучыць у спалучэн-  
ні з баталаечнай групай як у творах актыўнай рытмічнай струк-  
турч, так і у творах лірyczнага характару. Не варта адмаўляцца  
ад гітары і як ад саліруючага інструмента. Даручэнне гітары  
саліруючай партыі самага рознага характару - ад ліречнай темы  
да розных падгалоскоў, пасажу, унісе каларыт сучаснай аранты-  
роўкі у гучанне партытыры. Партыя саліруючай гітары запісваючы  
у скрыпічным ключы актавай вітэй за сапраўднае гучанне, партыю

рытм-гітары залишають, використовуючи систему виначення використання ладінськім літерам і розним діобзивим індексом. Диапазон гітара практична адекватна діапазону балалаччини групи, за виключенiem балалайки і контрабаса. Преми ігри на гітары у асноуным сходны з премами ігры на балалайцы. Бас-гітара, як і балалайка-контрабас, гучадь на автаву ніжэй напісанага, за виключенiem розніцы у адну струну, подобна ў ёю па строю. Преми ігры у асноуным ідэнтичныя, хоць, у выніку меншай мензуры тадоу, выкананне на ёй больш тэхнічна.

У аркестрах і ансамблях народных інструментau для больш дасканалага сполучэння струнных групп і электрифікаваных гітар пажадана выкарыстанне больш ніскага тембру.

Неабходна спазаць некалькі слоў пра агучванне аркестра і сяістай-вакал йостау электронна-узмацинльной апаратурай. Асноуным кампанентамі агучвання з"яўляюцца мікрофоны, мікшэрскі пульт, рэвербератор, узмацинльнікі магутнасці, гучнагаварыделі (гукавыя калоні). Паколькі гэты артыкул не мае на мэце даталевы разгляд сучасных акустычных принципаў, варта толькі падкресліць, што кіраунікі абавязаны адказна падыходіці да падрыхтоўкі агучвання капіцертау, старания выучыць баланс іроуку гучання аркестра, аркестравых групп, сяістай-вакал йостау, валодаць неабходнымі премамі работы гукарэжлера, сачыць за тэхнічным станам апаратуры, ведаць элементарныя правілы яе рамонту.

Захадычы в практичнага воліту мэтаводна адзначыць, што не варта захапляцца празмерным электронным агучваннем аркестра, ансамбля, таму што удалыя спробы пакуль радкія. Не варта ставіць на домры, балалайкі, цымбалы гукаадамальнікі, таму што іны губіць свой тембр, канарыт, гучадь хустай як электрагітара, электрапіяніна. У гэтых метах лепше выкарыстоўваць мікрофоны, студыяна агучваць аркестр, балалайку ціткам.

ТАБЛІЦЫ ПРИКЛАДНАГА СПАДУЧЭННЯ ІНСТРУМЕНТАУ  
У АРКЕСТРАХ і АНСАМБЛЯХ НАРОДНАЙ МУЗЫКІ

| Назва Інструментау                              | Колькасць удзельнікай аркестра |    |    |    |    |  |
|---|--------------------------------|----|----|----|----|--|
|   | 15                             | 20 | 26 | 35 | 45 |  |
| <b>Аркестра рускіх народных Інструментау*</b>   |                                |    |    |    |    |  |
| 1. Домры пікалі                                 | -                              | -  | I  | I  | I  |  |
| 2. Домры малыя (першыя)                         | 4                              | 4  | 5  | 6  | 8  |  |
| 3. Домры малыя (другія)                         | 2                              | 2  | 3  | 4  | 5  |  |
| 4. Домры альтовыя (першыя)                      | I                              | I  | 2  | 2  | 3  |  |
| 5. Домры альтовыя (другія)                      | I                              | I  | 2  | 2  | 3  |  |
| 6. Домры басовыя (першыя)                       | I                              | I  | I  | 2  | 2  |  |
| 7. Домры басовыя (другія)                       | -                              | I  | I  | 2  | 2  |  |
| 8. Балы I                                       | I                              | I  | I  | I  | 2  |  |
| 9. Балы II                                      | -                              | I  | I  | I  | I  |  |
| 10. Гуслі клавішныя                             | -                              | -  | -  | I  | I  |  |
| II. Балалайкі прымн                             | 2                              | 4  | 4  | 6  | 8  |  |
| 12. Балалайкі секундн                           | I                              | I  | I  | 2  | 2  |  |
| 13. Балалайкі альт                              | I                              | I  | I  | 2  | 2  |  |
| 14. Балалайкі бас                               | -                              | I  | I  | I  | 2  |  |
| 15. Балалайкі кантрабас                         | I                              | I  | I  | 2  | 2  |  |
| <b>Аркестр беларускіх народных Інструментау</b> |                                |    |    |    |    |  |
| 1. Дудкі сапрана                                | -                              | I  | I  | I  | I  |  |
| 2. Дудкі альт                                   | -                              | I  | I  | I  | I  |  |
| 3. Дудкі тэнар                                  | -                              | -  | I  | I  | I  |  |
| 4. Дудкі бас                                    | -                              | -  | I  | I  | I  |  |
| 5. Флейта                                       | -                              | -  | -  | I  | I  |  |
| 6. Габой  | -                              | -  | -  | I  | I  |  |
| 7. Баяны I                                      | I                              | I  | 2  | 2  | 2  |  |
| 8. Балны II                                     | I                              | I  | I  | 2  | 2  |  |
| 9. Балны III                                    | -                              | I  | I  | I  | I  |  |
| 10. Баяны бас                                   | -                              | -  | -  | I  | I  |  |

\* Табліца аркестра рускіх народных Інструментау дадзена у кнізе А. Кіргізіна "Работа с самодеятельным оркестром народных инструментов". М., 1982.

|                          |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| 11. Баяны кантрабас      | - | - | - | I | I |
| 12. Цымбалы прымы I      | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 13. Цымбалы прымы II     | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14. Цымбалы альты I      | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 15. Цымбалы альты II     | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 16. Цымбалы тэнари I     | I | I | I | I | 2 |
| 17. Цымбалы тэнари II    | I | I | I | I | 2 |
| 18. Цымбалы басы         | - | 1 | I | I | I |
| 19. Балалайка бас        | - | - | - | I | I |
| 20. Балалайка кантрабас* | I | I | I | I | I |
| 21. Гітара-ритм          | - | - | I | I | I |
| 22. Ударный              | I | I | 2 | 2 | 2 |

Состав ансамбля народной музыки "Ныв Іца"

Беларускага радыё і тэлебачання

1. Цымбалы 4
2. Дудачкі 2 (І-ІІ альт, бас, жалейка, кларнет)
3. Гармонікі 2 (баян)
4. Сирыйкі 4
5. Кантрабас I (басэтля)
6. Ударный 2

Дзяржаўны ансамбль танца БССР

1. Цымбалы 2
2. Сирыйкі 6
3. Флейта 1
4. Кларнет 1
5. Трубы 2
6. Трамбон 1
7. Баяны 4
8. Гітара-ритм I
9. Гітара-бас I
10. Ударный I

Аркестр народной музыки Палаца культуры "Днацтва"

1. Флейта I
2. Габой 2

\* Магчыма замена балалайкі-кантрабас на гітару-бас.

|                   |   |
|-------------------|---|
| 3. Баян I         | I |
| 4. Баян II        | I |
| 5. Баян III       | I |
| 6. Цымбалы I      | 8 |
| 7. Цымбалы II     | 8 |
| 8. Цымбалы альты  | 2 |
| 9. Цымбалы тэнара | 2 |
| 10. Скрипка       | 4 |
| II. Гітара-бас    | I |
| 12. Ударня        | I |

Фальклорна-харэаграфічны ансамбль "Харошкі"  
(аркестравая група)

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Флейта       | I            |
| 2. Скрипка      | I            |
| 3. Скрипка-альт | I            |
| 4. Цымбалы      | 2            |
| 5. Баяны        | 2 (гармонік) |
| 6. Гітара-бас   | I (басетля)  |
| 7. Ударня       |              |

Камерна-Інструментальны ансамбль  
Беларускага радыя I тэатрачання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Домры прымы I   | 2           |
| 2. Домры прымы II  | I           |
| 3. Домры альт      | I           |
| 4. Домры тэнар     | I           |
| 5. Домры бас       | I           |
| 6. Домры кантрабас | I           |
| 7. Арфа            | I           |
| 8. Баян            | I           |
| 9. Ударня          | I (цимбалы) |

Аркестр Беларускіх Інструментуў  
Мінскага Інстытута культуры

|               |   |
|---------------|---|
| 1. Цымбліч I  | 8 |
| 2. Цымбліч II | 6 |
| 3. Альты I    | 4 |
| 4. Альты II   | 4 |
| 5. Тэнары I   | 2 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 6. Тэнары П             | 2 |
| 7. Баяны I              | I |
| 8. Баяны II             | I |
| 9. Баяны III            | I |
| 10. Баян бас            | I |
| II. Балалайкі секунды   | 2 |
| 12. Балалайкі альт      | 2 |
| 13. Балалайкі бас       | I |
| 14. Балалайкі канträбас | I |
| 16. Ударная             | 2 |

Фольклорны ансамбль Мінскага Інстытута культуры

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Дудкі сапрана       | I |
| 2. Дудкі альт          | I |
| 3. Дудкі тэнар         | I |
| 4. Дудкі бас           | I |
| 5. Скрыпкі I           | 4 |
| 6. Скрыпкі II          | 4 |
| 7. Цымбалы             | 2 |
| 8. Баяны               | 2 |
| 9. Балалайка канträбас | I |
| 10. Ударная            | 2 |

У табліцах дадзены прыкладныя схемы аркестрау і ансамблю народных інструментau, якія не вычэрпваюць па сваей сутнасці усе ўнія магчымыя варыянты камплектавання калектыву.

Пры арганізацыі набору у самадзеіны калектыву перад кірауніком стаіць праблема адбору ўдзев лінікаў, інакш кажучы, правядзенне спецыяльнай праверкі кандыдатаў, вызначэнне іх прыродных музичных здольнасцей, магчымасці паспяховага авалодання навыкамі ігры на інструменце. Задача кірауніка - шляхам індывідуальнай праверкі вызначыць здольнасці будучых аркестрантаў, іх музичны стык, пачуцце рytму, музичную памяць. У першыяд камплектавання калектыву і у далейшай іго работе магчимы стварэнне дзвюх груп удзельнікаў: асноўны састаў, які складаецца з больш падрыхтаваных (найбольш здольных) і другі - падрыхтоўчы, куды увойдзуть лідз! без падрыхтоўк!, якія раней не іграли на музичных інструментах.

Першапачатковы этап трэба завяршыць спецыяльнымі арганізацыйнымі заняткамі (арганізацыйны зборам усіх удзельнікаў), на якім неабходна удзяліць час знаемству будучых аркестравітаў з гісторыяй развіцця народных інструментатаў, расказаць аб дзеянасці выдатнага рускага музыканта, выкананіи на балалайцы, засновальніка аркестра беларускіх народных інструментатаў Р.Андрэеў. Пра беларускага выкананіу на цымбалах, засновальніка аркестра беларускіх народных інструментатаў І.Лыновіча, папулярных жалектывах народнай музыкі. Заканчваючы арганізацыйны збор, трэба выбраць актыў аркестравага жалектыву - старасту, бібліятэкара (калі сфарміраваўся вялікі жалектыв - можна выбраць стараста тат прыкладна з 3-х чалавек), скласоў расклад занятку. Трэба утварыць, што найбольш апраўданая пермядычнасць рэпетыцый два разы на тыдзень па 2 гадзіны. Трэці дзень можна выкарыстаць у далейшым для занятку аркестравых груп, або для інтэнсіўной падрыхтоўкі да будучага канцэртнага выступлення.

Размеркоўваючы інструменты, дырыгент павінен улічваць асабістасці фізічнага стану удзельнікаў, іх падрыхтоку, ступень развітасці. На матыя домры трэба вынучыць тих, хто ужо іграе ці іграў у мінутам на іншых інструментах. На альтовня і басовіне трэба падбіраць выкананіе з думкай кісцямі рук з-за больш павялічанай мензуры ладоў на грыфе інструментатаў. Выкананіям, якія іграюць на балалайцы-прима, патрабуюцца больш рухавыя пальцы рук, добра развіты слых, увогуле тчяк і даныя, што і у тых, якія іграюць на малых домраках, маюць на увазе даволі складаную тэхніку выканання на гэтых інструменце. Асаблівае месца ў народным аркестры займаюць балалайкі-кантрабасы. Іграюць на іх у асноўным ударами медыятара па струне (радзей - трэмала). Інструмент па размерах вялікі, патрабуе ад іграчын на ім добрага бізічнага развіцця рук, кісцей, пальцаў, добрага пачуцця ритму. Удзельнікам, якія не маюць папярэдній падрыхтоўкі, можна даручыць балалайкі-секунды, альты. Баяністаў, як правіла, трэба браць ужо іграючых, таму што тэрмін навучання на гэтых інструменце намнога больш працяглы, чым на струнных інструментах. Размеркаванне інструментатаў сярод удзельнікаў жалектыву трэба завяршыць сцэнічным вызначэннем месца выкананія у аркестры, устанавіўшы тым самым пастаянны парадак пасадак.

Вядома, што першапачатковыя заняткі па авалоданні навыкам! Ігры на струнных інструментах, асваенне правильнага гука атрымання, як і асваенне нотнай граматы, уяўляюць пэўныя цяжкасці. Тут кіраунік парынен праўніць своеасаблівую метадычную тактыку. Коратка растлумачыўши, як трymаць медыятыры, інструменты, а таксама, што азначаюць жесты дырыжора, можна па адной струнке, напрыклад, "ля" на ўсіх інструментах прапанаваць адначасова пайграць медыятырам уніс "стаката". Шматалігана паупораны гук будзе ў "яўлянца першым урокам аркестравай ігры. Затым, падзяліўши аркестравыя групы на гукі трохгучнаці!, акордау, дадаўши сюды баяны, удраныя, пабудаваўши гарманічну паслядоўнасць з 3-4 акордаў, сплатыўши ўсеся аркестр у "тутці", прапанаваць музыкантам сыграць. Гэта маленькая кампазіцыя, першая "аркестравая" ігра, запомніцца аркестрантам і будзе залогам усе ўзрасцячай іх цікавасці да ігры у аркестры, авалодання інструментам.

Цікавы ўспэх некаторых кіраунікоў аркестрау, якія прапануваюць аркестрантам у час вывучэння твора сальфедыраваць свае партыї. Узаемасувязь нотнага запісу, яе олькавое успрыянніе даламагаць хутчэй асвойваць змест і харектар аркестравай партыі.

Да найбольш важных форм рэпе тыцынай работы неабходна аднесці індывідуальныя і груповыя заняткі. У час індывідуальных заняткаў удзельнікі будаць канальваць майстэрства выканання, наўмы! інтаніравання, дынамікі!, штыковай разнастайнасці!, тэхнічнай бегласці!. Груповыя заняткі дадаюць да вышэйказанага зліннасць, сінхроннасць гучання аркестравых партый, іх дынамічны баланс. Ідэнтынасць і угодненнасць штыку. Дабіцца якаснага ансамблевага гучання (метрычнага, ритмічнага, темпавага, дынамічнага, штыхавога) - галоуная задача кірауніка-диріжора, гарант сістэматичнага, метанакіраванага развиція аркестра, выхавання яго выканаўчай культуры.

У першыяд становлення варта як мага больш удзяляць увагі груповым рэпетырыям. Задача кірауніка - навучыць музыкантаў стройніць музычніца інструменты, разбірацца ў іх межаніцы, прызначэнні галоуных частак, паказаць, як падключчаецца электраузмацийльная апаратура, зброяцца і разбірацца ўдарная установка, раскрыць усе тонкасці музычнай терміналогіі.

Далейшая работа дырыжора самадзеянага аркестравага калектыву павінна быць прысвечана развучванню аркестравых п'ес,

зборанню разнастайнага рэпертуару. Метадычна правільная работа кірауніка-дырыжора самадзеўнага аркестра на печатковым этапе яго дзеяйнасці з "яўлінца залогам далейшай паспяховай работы музычнага калектыву.

#### Кантрольныя пытанні:

1. Першапачатковы этап фарміравання самадзеўных аркестраў народных інструменту, фальклорна-этнаграфічных ансамблей.
2. Інструментарны аркестр народных інструменту, фальклорных ансамблей.
3. Варніанты інструментальнага саставу.
4. Задачы дырыжора, кірауніка аркестру, ансабля на першым этапе рэпетыцыйнай работы.

### **УЖЫВАННIE ТРАДИЦIЙ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКI У ПЕДАГАГІЧНЫМ ПРАЦЭСЕ ДЗІЦЯЧАГА КАЛЕКТИВА**

Развіціе дзіцячай мастацкай самадзеўнасці у апошнія гады актуалізавала праблемы кіравання дзіцячымі калектывамі, накіраванымі на засваенне і выкананне фальклора. Аналіз практичнай дзеяйнасці дзіцячай фальклорна-інструментальнай самадзеўнасці рэспублікі выявіў шэраг негатыўных з'яў, якія перашкаджаюць паунацэннаму педагогічнаму працэсу. Сярод іх - недастатковая кваліфікацыя кіраунікоў калектыва, стабае веданне імі фальклорнай традыцыі, метадаў зборання і распісфроўкі фальклора, асаблівасцей фальклорнай творчасці, беларускага нацыянальнага інструментария (у тым ліку - дзіцячага), рэпертуара, цікавага і даступнага дзецям. Назіраецца недастатковы ўлік у педагогічным працэсе узроставых і поіхафізіялагічных асаблівасцей дзіцяці, перавага канкрэтна-выканаўчай накіраванасці у шкоду выхавання дзіцяці, фарміравання яго асобы, развіція творчай індыividуальнасці. Тому і неабходна сення метадычнае дапамога кіраунікам дзіцячай фальклорна-інструментальнай самадзеўнасці, якая у правільным напрамку накіруе педагогічны працэс у калектывах гэтага жанра.

Інтарэс да фальклора, які значна пашырујеся у нашым грамадстве, вылучае пытанні аб яго ролі, месцы, формах існавання, спэцифічнага узнаўчества і методах засваення у сучаснай мастацкай самадзеўнасці. Фальклорызм шарока ахапіў большасць яе музичных